



# «А «ДЫНАМА» БЯЖЫЦЬ? УСЕ БЯГУЦЬ!»

## Каля 150 спартсменаў-аматараў з усёй краіны хочуць выступіць у «даеўрапейскіх гульнях»

106 адцісканняў, бег на 30 метраў за 4,04 секунды і скачок з месца на 2,96 метра. Гэта не пратакол адбораў на Алімпіяду, а вынікі, паказаныя звычайнымі беларусамі на кастынг новага тэлепраекта «Спорт-фактар», зладжанага тэлеканалам АНТ пры падтрымцы Міністэрства спорту Беларусі і прымеркаванага да правядзення II Еўрапейскіх гульняў у Мінску. Трэніроўкі і здымкі ўдзельнікаў пачнуцца ў красавіку, а ў мінулую суботу ў лёгкаатлетycznym манежы ўніверсітэта фізкультуры прайшоў кастынг удзельнікаў.

Мінск, Барысаў, Бабруйск, Кобырын, Мазыр, Віцебск, Наваполацк, Брэст, Фаніпаль, Гродна, Мар’іна Горка, Жодзіна, Гомель... Прайсці сумоўе перад адборачнай камісіяй і здаць нарматывы (скачок у даўжыню, адцісканні для мужчын і пад’ём тулава для жанчын, бег на 30 метраў, кідок мяча ў баскетбольнае кольца, а «на дэсерце» для асабліва моцных прэтэндэнтаў — штурханне ядра) адважыліся каля 150 чалавек. Але гэта лічба не канчатковая, частку будучых камандаў — прадстаўнікоў бізнесу, вядомых грамадскіх і палітычных дзеячаў, медыяперсон — тэлевізійнікі будучы набіраць дадаткова. У каманду тэлегледачоў, як плануецца, трапяць толькі чатыры кандыдаты, а таму канкурэнцыя надзвычай сур’ёзная — затое вынік спаборніцтваў, прыадкрываюць сакрэт арганізатары, прынясе пераможцам не толькі спартыўную славу, але і важкі грашовы прыз.

— Добры дзень, я старшы інспектар па адміністрацыйнай практыцы спецыяльнага падраздзялення ДПС «Страла», я захапляюся лёгкай атлеткай і пастаянна ўдзельнічаю ў розных спаборніцтвах, — прадстаўляецца мінчанка Наталля Турок.

— Ого! Дык вы супрацоўнік міліцыі? — недаверліва разглядае камісія мініяцюрную прыгожую жанчыну. — І якое ў вас званне?

— Я маёр міліцыі, — рапартае Наталля і, здаецца, на адным дыханні праходзіць усе спартыўныя іспыты.

Прыгажуня Вольга, якая дэманструе падцягнутую спартыўную фігуру, аказваецца падпалкоўнікам МУС і спецыялістам дзяржаўнай судмедэкспертнай службы, а

людзей сталага ўзросту — каб паказаць, што жыццё не спыняецца пасля выхаду на пенсію», — разважае Вольга.

Маркетолог Аляксандр Юркоў раскажаў пра свой маленькі спартыўны падзвіг: пасля заняткаў бегам у арміі спорт ён закінуў, а два гады таму, калі трапіў у бальніцу, высветліў, што набраў вагу 90 кілаграмаў: «Зразумеў, што трэба штосьці мяняць: рухацца, шукаць матывацыю. Выйшаў з бальніцы — пачаў зноў бегаць і ў 38 гадоў прабег свой першы марафон».

Разнастайнасць прафесій і заняткаў кандыдатаў уражвае: фельчар хуткай дапамогі, шматдзетная маці, былы прафесійны гандба-



нова запісацца ў трэнажорную залу, каб падцягнуцца хоць крыху да агульнага ўзросту.

Арбітры з ліку выкладчыкаў універсітэта фізкультуры кантралявалі здачу нарматываў. Ацэньвала ж патэнцыял удзельнікаў цэлая камісія, куды ўвайшлі велагоншчыца Наталля Цылінская, загадчык кафедры лёгкай атлетыкі БДУФК Сяргей Аўруцін, кіраўнік дырэкцыі спецпраектаў АНТ Алена Лобач, тэлеведучыя Люцыя Герашчанка, Яўгена Булка, Дэмітрый Кахно і Анжэліка Пушынова (апошнія двое якраз будучыя весці «Спорт-фактар», а каб пацвердзіць, што яны гэтага вартыя, Дэмітрый Кахно нароўні з усімі прайшоў спартыўныя іспыты і запэўніў кандыдатаў: «У вас атрымаецца лепш!»). Выпрабоўваюць усё — і амбіцыі, і харызму, і ўменне трымацца перад камерай, і гатоўнасць да fair play ды працы ў камандзе.

— Мне як тэлевізійніку цікава, каб у чалавека была пэўная гісторыя, — тлумачыць кіраўнік дырэкцыі спецпраектаў АНТ Алена ЛОБАЧ. — Напрыклад, маці траіх дзяцей — тут гаворка ідзе не пра спартыўныя дасягненні, а пра захапленне спортам і выхаванне дзяцей у гэтым рэчышчы. Альбо афіцэр допінг-кантролю — гэта ж назарок не прыдумаеш сітуацыю, калі чалавек, які кантралюе спартсменаў, сам трапляе на іх месца... Словам, ёсць вельмі харызматычныя ўдзельнікі, выбіраць будзе складана.

— Наталля, а вы на што звяртаеце ўвагу, акрамя таго, каб чалавек умеў ездзіць на веласіпедзе? — цікавімся ў васьміразовай

чэмпіёнкі свету, бронзавай прызёркі Алімпіяды-2004, вядомай велагоншчыцы Наталлі Цылінскай.

— Па шчырасці, я пакуль што не ведаю, як буду выбіраць, спадзяюся, што падкажа інтуіцыя. Пытаюся, напрыклад, ці гатовыя ўдзельнікі паездзіць на трэку на веласіпедзе без тармазоў. А зараз проста атрымлівае неверагодную асалоду ад таго, колькі людзей у нас захапляюцца спортам, вядуць актыўны лад жыцця, а не дзесьці за рагом выпіваюць. Відаць, падобны праект павінен быць нарадзіцца, каб прыйшло столькі цудоўных, вельмі цікавых, таленавітых і вясёлых людзей.

На агульных падставах выхадзіць на спартпляцоўку 68-гадовы пенсіянер Васіль Аляксеевіч Анохін. Са школы і да пенсіі ён захапляўся валејболам, а цяпер штодня праходзіць па пяць-шэсць кіламетраў, кантралюе дыстанцыю і калорыі праз праграму на смартфоні і захоўвае вельмі неблагую форму: «І сэрца, і ціск — усё ў парадку, цукровы дыябет адсутнічае, гатовы да спаборніцтваў», — упэўнена гаворыць ён. І гэта, бадай, галоўная і самая важная мэта праекта «Спорт-фактар» — паказаць, што спорт аб’ядноўвае людзей розных узростаў і прафесій, што фізічныя нагрукі — інвестыцыі ва ўласнае здароўе ў будучыні, што актыўны лад жыцця ўмацоўвае сем’і — ва ўсіх сэнсах, і што пачаць займацца ніколі не позна, было б жаданне.

**Вікторыя ЦЕЛЯШУК.  
Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.  
Больш здымкаў глядзіце на сайце www.zviavda.by.**



таксама вопытнай спартсменкай: пачынала з аэробікі, захаплялася фітнесам, лёгкай атлеткай. «Гэта ўжо лад жыцця, і я проста не магу спыніцца. І быць можа, 30 метраў — не самая «мая» дыстанцыя, але на два кіламетры яшчэ пытанне, хто пераможа, я ці нехта з маладых сапернікаў. Наогул, мне здаецца, было б цікава набраць у каманды не толькі моладзь, але і

ліст, ратавальнік МЧС, настаўнік, дырэктар школы, супрацоўнік банка, слесар па рамонце рухомага саставу на чыгуны, юрист, трэнер, вайсковец, мантажнік сувязі, інжынер, кіроўца, афіцэр допінг-кантролю (!). Словам, калі нехта назаве беларусаў неспартыўнай нацыяй, «Спорт-фактар» гэта пераканана абвяргае. На адбор яны ішлі цэлымі сем’ямі (мамы ў дэкрэце — нават з немаўлятамі) і ўражвалі самімі рознымі талентамі. У когосьці ў актыве, напрыклад, творчыя таленты — адна з дзяўчат дэманструе палымяную лезгінку, хтосьці ўмее падцягвацца на адной руцэ, захапляецца сілавым жангліраваннем альбо шпацыруе ў стойцы на руках. Канцэнтрацыя чэмпіёнаў, майстроў і кандыдатаў у майстры спорту, першаразраднікаў, лёгка- і нават цяжкаатлетаў у зале выклікае захапленне, белую зайздрасць і жаданне тэрмі-



### ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона), по поручению ОАО «Слущк-Модуль» (продавец), проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества (в комплексе) в составе:

№	Наименование	Инв. №	Общ. пл., кв. м
1	Здание инженерно-бытового корпуса, инв. № 98318	640/С-84380	10378,5
2	Тепловые сети, инв. № 98342	640/С-84368	-
3	Площадка асфальтобетонная (инв. № 98364)	640/С-84443	1612,5
4	Погрузочно-разгрузочная площадка (инв. № 98365)	640/С-84378	783,6
5	Трансформаторная подстанция	640/С-84444	37,7
6	Сети водопровода (инв. № 98340, инв. № 98339, инв. № 98341)	640/С-84373	-
7	Канализационная насосная станция (инв. № 98330)	640/С-84377	25,2
8	Эстакада — площадка для мойки автомобилей	640/С-84445	-
9	Топливо-заправочный пункт (инв. № 98327)	640/С-84371	-
10	Очистные сооружения дождевых стоков (инв. № 98331)	640/С-84365	-
11	Градириная металлическая ККТ-35 (инв. № 25301)	640/С-84372	-
12	Градириная металлическая ККТ-35 (инв. № 25300)	640/С-84367	-
13	Контрольно-пропускной пункт	640/С-84440	8,1
14	Склад газовых баллонов	640/С-84442	107,8
15	Вспомогательный корпус часть, инв. № 98358	640/С-84381	1353,6
16	Объекты благоустройства	640/С-84370	-
17	Главный корпус, инв. № 98319	640/С-84382	22590,0
18	Здание вспомогательного корпуса, инв. № 98360	640/С-51701	335,7
19	Склад тяжелых металлов	640/С-39784	634,6
20	Здание склада	640/С-38241	535,9
21	Производственное здание-котельная, инв. № 98361	640/С-51700	194,3
22	Гараж со вспомогательным корпусом	640/С-47756	1362,3
23	Здание склада	640/С-38242	2467,1
24	Здание информационно-вычислительного центра	640/С-38243	2393,6
25	Автомонтажный корпус	640/С-39783	8785,1
26	Дренажная насосная станция (инв. № 98329)	640/С-84375	330,6
27	Сети канализации (инв. № 98626)	640/С-84379	-
28	Оборудование согласно перечню (перечень находится у организатора аукциона)		

Указанные объекты расположены на земельном участке площадью **8,4478 га** (предоставлен на праве постоянного пользования) по адресу: Минская область, Слущкий район, г. Слущк, ул. 14 Партизан, д. 101. Земельный участок имеет ограничения в использовании: зона санитарной охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения на площади 8,4478 га. Имущество сдаётся в аренду (сведения об арендаторах можно получить у продавца и организатора аукциона).

Начальная цена с НДС (20%) — **3 510 000,00 бел. руб.** (задаток 10% от начальной цены — **351 000,00 бел. руб.**). Стоимость снижена на 55%.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSB2X, г. Минск, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Шаг аукциона — 5 процентов.

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16.

Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору торгов в указанный в извещении срок заявление на участие в торгах, документ о внесении суммы задатка на р/с, указанный в извещении, с отметкой банка, подписать соглашение установленной формы с приложением документов: юр. лицом РБ — копии устава со штампом о проведении гос. регистрации, свидетельства о гос. регистрации и их подлинники для заверения копий, доверенность представителю юр. лица или документ, подтверждающий полномочия руководителя юр. лица; иностранным юр. лицом — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до даты подачи заявления) с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык, легализованная в установленном порядке доверенность представителю юр. лица или другие легализованные в установленном порядке документы с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык; индивидуальный предпринимателем РБ — копия свидетельства о гос. регистрации и подлинник для заверения копии; иностранным индивидуальным предпринимателем — легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык; представителем гражданина Республики Беларусь, индивидуального предпринимателя РБ — нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного физ. лица, индивидуального предпринимателя РБ — легализованная в установленном порядке доверенность с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов на участие в торгах физ. лица, индивидуального предпринимателя, представителя физ. лица, индивидуального предпринимателя, юр. лица, иной организации предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность. К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору торгов в указанный в извещении срок заявление с приложением всех необходимых документов, зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, и заключившие с организатором торгов соглашение.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем явился только один участник, при согласии этого участника предмет торгов продается ему по начальной цене, увеличенной на 5%.

В день проведения торгов победитель торгов (единственный участник, согласившийся приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5%) подписывает протокол о результатах торгов.

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (единственный участник, согласившийся приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5%) (покупатель).

Предыдущее извещение было опубликовано в газете «Звезда» от 19.02.2019.  
Аукцион состоится **01.04.2019 в 15.30** по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по **29.03.2019 до 16.00** по указанному адресу. **Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.**